

ВІЗАВАЯ АНКЕТА ДЛІЎ ЎЕЗДУ ў РЭСПУБЛІКУ БЕЛАРУСЬ

ВІЗОВА АНКЕТА ЗА ВЛІЗАНЕ В РЕПУБЛІКА БЕЛАРУС

1. Прозвішча/ Фамилно име		4. Пол/ Пол		Фотаздымак / Снімка																				
2. Імя/ Име		<input type="checkbox"/> мужчынскі/ мъжки																						
3. Іншыя імёны, прозвішчы, у тым ліку дзявочае/ Други имена, фамилии, в това число моминско		<input type="checkbox"/> жаночы/ женски																						
5. Дата нараджэння/ Дата на раждане		6. Месца нараджэння/ Място на раждане			Службовыя адзнакі Службени бележки																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25px;"> </td><td style="width: 25px;"> </td><td style="width: 25px;"> </td><td style="width: 25px;"> </td><td style="width: 25px;"> </td><td style="width: 25px;"> </td><td style="width: 25px;"> </td><td style="width: 25px;"> </td><td style="width: 25px;"> </td><td style="width: 25px;"> </td> </tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: center;">(ден/месец/година)</td> </tr> </table>													(ден/месец/година)										краіна/ страна..... горад/ град..... раён(вобласць)/ област	
(ден/месец/година)																								
7. Цяперашняе грамадзянства(ы)/ Настоящо гражданство/а		Калі Вы мянялі грамадзянства(ы), калі ласка, назавіце грамадзянства(ы), якія былі ў Вас раней/ Ако сте сменяли гражданство, посочете първоначалното			Дата звароту Падставы: <input type="checkbox"/> сапраўдны пашпарт <input type="checkbox"/> візавая падтрымка <input type="checkbox"/> фінансавыя сродкі <input type="checkbox"/> страхоўка <input type="checkbox"/> інтэрв'ю																			
.....		Дата(ы) змены грамадзянства(аў) / Дата на промяна на грамадзянството																						
8. Тып пашпарта/ Тип на паспорт		9. Нумар пашпарта/ Номер на паспорта		10. Дата выдачы/ Дата на издаване																				
<input type="checkbox"/> звычайны / обикновен																					
<input type="checkbox"/> дыпламатычны / дипломатически				11. Кім выдадзены/ Кой го е издал		(ден/месец/година)																		
<input type="checkbox"/> службовы / служебен				12. Тэрмін дзеяння/ Действителен до																			
<input type="checkbox"/> іншы дакумент / друг документ		13. Дзе выдадзены/ Къде е издаден		(ден/месец/година)																				
.....																					
14. Месца працы / Място на работа		Займаемая пасада / Заемана длъжност..... работодаўца / работодател																						
15. Службовы адрас/ Служебен адрас		дом / блок вуліца / улица..... горад (населены пункт) / град (населено място) раён(вобласць)/ област..... краіна / държава..... тэлефон / телефон..... e-mail																						
16. Тып візы/ тип на визата		<input type="checkbox"/> транзітная / транзитна		17. Віза / виза																				
18. Колькасць уездаў/ Брой на влизанията		<input type="checkbox"/> кароткачасовая / краткосрочна		<input type="checkbox"/> групавая / групова																				
		<input type="checkbox"/> доўгатэрміновая / дългосрочна		<input type="checkbox"/> індывідуальная / индивидуална																				
		<input type="checkbox"/> аднаразовая / еднократна		19. Тэрмін знаходжання / Период на пребиваване																				
<input type="checkbox"/> двухразовая / двукратна		<input type="checkbox"/> шматразовая / многократна	 сутак / денонощия																				
20. Тэрмін дзеяння візы/ Визата е валидна		з/ от		па/ до																				
.....		(ден/месец/година)		(ден/месец/година)																				
21. Назва запрашаючай арганізацыі або імя запрашаючай асобы/ Название на канештата организация, или име на канештото лице																							
22. Адрас запрашаючай арганізацыі або асобы/ Адрес на канештата организация, или на канештото лице		дом(кватэра)/ блок(апартамент)..... вуліца/ улица..... горад (населены пункт)/ град (населено място)..... раён(вобласць)/ област..... тэлефон/ телефон e-mail																						
23. Адрас знаходжання ў Беларусі/ Адрес на пребиваване в Беларус		дом (кватэра)/ блок (апартамент)..... вуліца/ улица..... горад (населены пункт)/ град (населено място) раён (вобласць)/ област.....гасцініца / хотел.....																						
24. Мэта візіту (падрабязна) Цел на визитата (подробно)																							
25. Дамашні адрас/ Домашен адрес		дом(кватэра)/ блок(апартамент)..... вуліца/ улица..... горад (населены пункт)/ град (населено място) раён(вобласць)/ област..... тэлефон/ телефон e-mail																						
				Сапраўдная З..... па..... Віза № BLR 																				

Глядзі на адвароце ↓ Виж от другата страна

26. Ці былі Вы раней у Рэспубліцы Беларусь / Били ли сте преди в Република Беларус <input type="checkbox"/> да/да <input type="checkbox"/> не/не Калі так, вызначце тэрмін, месцы і мэту апошняга візіту/ Ако е така, посочете дата, място и цел на последната визита		калі/ кога..... дзе/ кьде..... з якой мэтай/ с каква цел.....																	
27. Папярэднія візіты ў Рэспубліку Беларусь (на працягу бягучага году)/ Предишни визити в Република Беларус (в течение на тази година)																			
28. Ці было Вам калі-небудзь адмоўлена ў беларускай візе альбо віза была анулявана / Било ли Ви е отказано преди получаването на белоруска виза или визата е била анулирана <input type="checkbox"/> не / не <input type="checkbox"/> так / да калі / кога																			
29. Ці падпадалі Вы падчас ранейшага знаходжання на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь пад адказнасць за парушэнне беларускага заканадаўства/ Носили ли сте наказателна отговорност за нарушаване на белоруското законодателство в Република Беларус <input type="checkbox"/> не / не <input type="checkbox"/> так / да калі / кога дзе/кьде..... Станоўчы адказ на пытанне не вядзе да абавязковай адмовы ў выдачы візы, аднак у гэтым выпадку пажадана Ваша асабістая прысутнасць з мэтай правядзення інтэрв'ю з консульскім работнікам / Положителен отговор на въпрос на води към задължителен отказ при издаване на виза, но в този случай е желателно Вашето присъствие с цел провеждане на събеседване с консулски сътрудник																			
30. Ці былі Вы калі-небудзь дэпартаваны з якой-небудзь краіны / Били ли сте преди депортирани от някоя държава <input type="checkbox"/> не / не <input type="checkbox"/> так / да		калі / кога з якой краіны / от коя държава.....																	
31. Транспартны сродак, які прадугледжаны для ўезду ў Рэспубліку Беларусь/ Транспортно средство, с което планирате да влезете в Република Беларус		32. Маршрут руху/ Маршрут на следване																	
33. Сродкі да існавання падчас знаходжання ў Рэспубліцы Беларусь/ Средства за съществуване по време на пребиваване в Република Беларус <input type="checkbox"/> наяўныя сродкі / налични средства <input type="checkbox"/> крэдытныя карткі/ кредитни карти <input type="checkbox"/> дарожныя чэкі / пътны чекове <input type="checkbox"/> білеты / билети <input type="checkbox"/> пражыванне / настаняване		34. Медыцынская страхавая арганізацыя/ Медицинска застрахователна организация Нумар страхавога поліса / Номер на застрахователната полица..... Тэрмін дзеяння страхавога поліса / Срок действие на застрахователната полица.....																	
35. Сямейнае становішча/ Семейно положение <input type="checkbox"/> знаходжуся ў шлюбе/ женен <input type="checkbox"/> разведзены(а)/ разведен/-а <input type="checkbox"/> не знаходжуся ў шлюбе/ ерген <input type="checkbox"/> удавец (удава)/ вдовец/-а																			
36. Фамілія мужа(жонкі)/ Фамилия на съпруг/-га		37. Дзявочая фамілія мужа(жонкі)/ Моминско име																	
38. Імя і іншыя імёны мужа (жонкі)/ Име и други имена на съпруг/-га		39. Грамадзянства мужа(жонкі)/ гражданство на съпруг/-га																	
		40. Дата нараджэння мужа(жонкі)/ Дата на раждане на съпруг/-га <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> </tr> <tr> <td colspan="8">(ден/месец/година)</td> </tr> </table>										(ден/месец/година)							
(ден/месец/година)																			
		41. Месца нараджэння мужа (жонкі)/ Място на раждане на съпруг/га																	
42. Калі Вас суправаджаюць дзеці і яны ўнесены ў Ваш пашпарт, запоўніце табліцу/ Ако Ви съпровождат деца, които са внесени в паспорта Ви, попълнете таблицата:																			
Прозвішча/ Фамилия	Імя/ Име	Дата і месца нараджэння/ Дата и място на раждане																	
43. Дэкларацыя: Я заяўляю, што інфармацыя, якая змешчана ў гэтай анкеце, з'яўляецца дакладнай і праўдзівай. Я ведаю, што паведамленне непраўдзівых звестак альбо адмаўленне ад прадстаўлення неабходных дакументаў можа служыць падставай для адмовы ва ўездзе ў Рэспубліку Беларусь. Я таксама папярэджаны, што, калі гэтая інфармацыя будзе прызнана недакладнай, віза можа быць анулявана ў любы момант. Я абавязуюся па прыбыцці ў Рэспубліку Беларусь ва ўстаноўленым парадку аформіць рэгістрацыю і пакінуць яе тэрыторыю да заканчэння тэрміну дзеяння візы. Дэкларацыя: Заявям, че информацията, изложена в тази анкета, е достоверна и правдива. Аз зная, че даване на неверни данни или отказ за предоставяне на необходими документи, може да послужи като основание за отказ за влизане в Република Беларус. Също така съм предупреден, че за неверно посочена информация, визата може да бъде анулирана всеки момент. Аз поемам задължение при пристигане в Република Беларус да оформя регистрацията си по уставения ред и да напусна територията ѝ до завършване срока на действие на визата.																			
44. Асабісты подпіс / Личен подпис		45. Дата запаўнення / Дата на попълване																	